

Старшыні Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэту
Шорацу Андрэю Віктаравічу
220030 Мінск пр. Незалежнасці, 8

Грамадзяніна Рэспублікі Беларусь

ЗАЯВА
аб правядзенні масавага мерапрыемства

На падставе артыкула 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і ў адпаведнасці з патрабаваннямі артыкулаў 4 і 5 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь” прашу дазволіць правядзенне масавага мерапрыемства.

Від масавага мерапрыемства: пікет салідарнасці з затрыманымі у другой палове сакавіка ў межах крымінальнай справы “Аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў” (на цяперашні момант 18 чалавек знаходзіцца ў СІЗА №1 альбо ў СІЗА КДБ).

Мэта масавага мерапрыемства: прыцягненне ўвагі грамадскасці да крымінальнай справы, якая, на маю думку, па сумнеўных падставах распачатая ў адносінах да шэрагу патрыятычна настроеных людзей і мае відавочныя прыкметы палітычнай матываванасці.

Меркаваная колькасць удзельнікаў масавага мерапрыемства: да 5 чалавек.

Месца правядзення масавага мерапрыемства: Мне б вельмі хацелася (калі вы палічыце гэта магчымым) правесці пікет па адным з гэтых адрасоў: г.Мінск, пр. Незалежнасці, (будынак КДБ), альбо г. Мінск, вул. Валадарскага, (будынак СІЗА №1). Справа ў тым, што менавіта там знаходзяцца фігуранты ўзгаданай крымінальнай справы і правядзенне акцыі менавіта па гэтых адрасах найбольш лагічна. Разам з тым я згодны правесці пікет у месцы, вызначаным для такіх мэтаў Мінгарвыканкамам, па адрасе г.Мінск, плошча Бангалор альбо ў любым іншым месцы горада Мінска, дзе правядзенне ўзгаданай акцыі, на вашу думку, можа быць магчымым. Са свайго боку, пры неабходнасці, я гатовы сустрэцца з вамі для больш дэтальнага абмеркавання месца правядзення акцыі.

Дата правядзення масавага мерапрыемства: ___ мая 2017 г.

Час пачатку і графік правядзення масавага мерапрыемства: 14:00.

Час заканчэння масавага мерапрыемства: 15:00.

Крыніца фінансавання масавага мерапрыемства: уласныя сродкі заяўніка.

Выкарыстанне транспартных сродкаў, піратэхнічных вырабаў альбо адкрытага агню падчас масавага мерапрыемства не прадугледжанае.

Арганізатар масавага мерапрыемства:

Грамадзянін Беларусі _____

Поўная дата нараджэння: _____

Месца жыхарства: _____

Месца працы (навучання): _____

Арганізатар бярэ на сябе забеспячэнне грамадскага парадку і бяспекі ў часе пікетавання, а таксама захады па забеспячэнні медычнага абслугоўвання і парадкавання тэрыторыі па заканчэнні мерапрыемства.

Дадатак: абявязальніцтвы заяўніка масавага мерапрыемства.

З павагай,
арганізатар масавага мерапрыемства

" _____ " мая 2017 г.

Старшыні Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэту
Шорацу Андрэю Віктаравічу
пр. Незалежнасці, 8
220030 Мінск

Грамадзяніна Рэспублікі Беларусь

АБАВЯЗАЛЬНІЦТВЫ
па арганізацыі і правядзенні масавага мерапрыемства (пікета)

Я, арганізатар пікету салідарнасці з затрыманымі ў межах крымінальнай справы “Аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў”, які запланаваны на _____ мая 2017 года у горадзе Мінску, бяру на сабе адказнасць за арганізацыю і правядзенне пікета, абавязуюся, што пры правядзенні пікета будзе забяспечаны грамадскі пардак, а ў выпадку неабходнасці прынятыя меры, звязаныя з медыцынскім абслугоўваннем, прыборкай тэрыторыі пасля правядзення акцыі. Гарантую выкананне патрабаванняў заканадаўства падчас падрыхтоўкі і правядзення мерапрыемства. У тым ліку абавязуюся: пастаянна прысутнічаць на пікеце падчас яго правядзення; забяспечваць выкананне ўмоў і парадку правядзення пікета, бяспеку грамадзян, захаванасць будынкаў, збудаванняў, транспартных сродкаў і іншай маёмасці, а таксама зялёных насаджэнняў; выконваць усе законныя патрабаванні супрацоўнікаў органаў унутраных спраў і прадстаўнікоў грамадскасці, якія выконваюць абавязкі па ахове грамадскага парадку, і садзейнічаць ім ў забеспячэнні грамадскага парадку; пры выяўленні ў час правядзення пікета ажыццяўлення ўдзельнікамі мерапрыемства экстрэмісцкай дзейнасці або па патрабаванню ўпаўнаважаных службовых асоб дзяржаўнага органа, які ажыццяўляе процідзейне экстрэмізму, неадкладна прымаць меры па спыненні экстрэмізму; у выпадку спынення мерапрыемства рашэнне аб гэтым давесці да ведама яго ўдзельнікаў; мець распазнавальны знак арганізатара мітынга (нарукаўная павязка, бэйдж і да т.п.); з’яўляцца па запрашэнню кіраўніка (яго намесніка) адпаведнага мясцовага выканаўчага і распарадчага органа або органа ўнутраных спраў для ўдакладнення пытанняў, звязаных з правядзеннем мерапрыемства.

(подпіс)